

КАНФЭРЭНЦЫЯ БНФ

30 чэрвя — 1 ліпеня ў Менску адбылася канфэрэнцыя БНФ пад назваю «Незалежная Беларусь». Сабраліся каля трохсот дэлегатаў з усіх Рэспублікі, а ўсяго прысутнічала паўтысячы чалавек.

З дакладам выступаў Вянон ПАЗЬНЯК. Ен назваў праграму фронту надзвычай лібральны, на- ват з пазыцыяў учаешняга дня. Ціпер на Беларусі прыкметна пашыраеца антикамунізм. Задача БНФ — ня даш яму ператварыцца ў разбурульную стыхию, а скіраваць яго ў арганізаваныя формы: партыі, незалежныя прафсаюзы, страйкавыя і рабочыя камітэты, камітэты грамадзага самакіравання і г. д. Будзе вялікая біда, — сказаў З. Пазьняк, — калі камуністычная сістэма разваліца, а ўзяць уладу ня будзе каму. БНФ у значайнай ступені вінаваты ў тым, што грамадства не падрыхтаванае да незалежнасці.

Сапрауды, кожная плённая палітыка складаецца з дакладнае тэорыі ды арганізаванае практикі. БНФ жа, ніхай сабе і абектыўна, але ня мае пакуль такой тэорыі і мае спонтанную практику. Канфэрэнцыя каторы раз пацвердзіла гэта.

З эканамічнымі ініціятывамі выступілі Лявон ЗЛОТНІКАУ і Уладзімер ЗАБАЛОЦКІ.

Кебічава канцепцыя эканамічнага сувэрэнітetu Беларусі ня мае ясных мэтаў, — сказаў Л. Злотнікаў. — Яна не ўключае ў сябе трох галоўных складаных падвышэння працоўнай працы: максімальнага выкарыстання ўсіх рэурсаў, паскарэння навукова-технічнага прагрэсу і вызваленія чалавека. Трэба адніць у намэнклatura права дазваляць вльбо не дазваляць работніку і прадпрыемству быць самастойнымі. Ня трэба імкнуцца да пераводу прадпрыемстваў з саюзнага ў рэспубліканскіе падпрадкаванні. Прадпрыемства павінна быць незалежным. Працэс ініціятивных сувязей паміж прадпрыемствамі, які намэнклatura называе анархіяй і падзеньнем дысципліны,

(Далей глядзі стар. 4)

Падзеі

Гомельскі страйкавы камітэт вырашыў правесыці 11-га ліпеня 2-гадзінны пададзальнікі страйк. Прымчына страйку ў тым, што ўлады не выконваюць патрабаванні страйкаму, што пагаднільная камісія ня дзейнічае.

3 ліпеня пачаўся судовы працэс над работнікамі Гомельскага вытворчага аб'яднання «Карал». Абвінавачваюцца каля 30-ці чалавек.

Адміністрацыйный суд на арганізацыйнай страйку, які лічыць незаконным.

6 ліпеня калёна аўтобусаў з Гомеля выпраўляеца ў «Марш за выживанне», які пройдзе праз Бранск, дзе адбудзеца мітынг, а скончыца ў Маскве ў суботу раніцай, на Краснай плошчы. Арганізуе марш гарадзкі страйкавы камітэт, удзельнічаюць Гомельская рада БНФ, Ліга Жанчын, іншыя дэмакратичныя сілы.

Алесь ЯУСЕЯНКА.

СВАБОДА

№ 8 • БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА • ЛІПЕНЬ 1990



«КАКОЕ СЧАСТЬЕ
ЖИТЬ ПРИ КОММУНИЗМЕ,

НО ВЫШЕ СЧАСТЬЕ –
ВОЗВОДИТЬ ЕГО!»

Фота Вадзіма КАЧАНА.

* * *

Вялікі артыкул пра тое, як праходзілі ў Мазыры выбары сакратара Гомельскага абкаму КПБ І. Смоляра у Вярхоўны Савет БССР зъмешчаны ў першым нумары незалежнага издання «Вольны Мазыр» (редактар Ігар Сінякевіч). Пра адносіны мазырчукоў да скайго дэпутата миркуем па трапіна перафразаванай песні:

И даже зимою, когда
холодны батарен,
И из кранов льется
ржавый поток,
Я шепчу своему

сынішке Андрею:
«Энергетик Смоляр
хорошы был человек!»

* * *

Пленум Саюза мастакоў Беларусі 7 чэрвня прыняў ухвалы супраць блакады Літвы і з патрабаваннем ад Вярхоўнага Савету БССР неадкладнае рэгістрацыі Беларускага Народнага Фронту «Адраджэнне».

* * *

15 чэрвня на Менскім гадзіннікам заводе выпушчаны першы нумар газеты «Праменъ», органа (Далей глядзі стар. 4)

КАНФЭРЭНЦЫЯ БНФ

(Працяг са стар. 1)

мы павінны разглядаць як працэс станаўлення рынку.

Ул. Забалоцкі заўважыў, што нельга зрабіць нешта падобнае да рынку. Трэба рабіць рынак. А дзеля гэтага патрэбная прыватызацыя. Безъе немагчымае прадпрымальніцтва. Сёння кожны жыхар Беларусі мае ў сярэднім паўтары тысячи рублёў, а сучаснае рабочае мейсца каштус 50—80 тысячаў. Якое ж тут можа быць прадпрымальніцтва!

На канфэрэнцыі завязаліся спрэчкі: пра паланізацыю, пра тое, трэба ці ня трэба патрабаваць распуску саветаў і новых выбараў, пра фракцыю БНФ у Вярхоўным Савеце, пра камуністаў у Сойме БНФ...

З. Пазыняк адзначыў, што заставацца ў КПСС ці выйсьці з яе — асабістая справа кожнага камуніста. Трэба адрозніваць маральную адказнасць за злачынства КПСС, якую насе кожны камуніст, і адказнасць юрыдычную, якую насуць толькі непасрэдныя ўдзельнікі злачынстваў.

Алег ТРУСАЎ паведаміў, што фракцыя БНФ у Вярхоўным Савеце ёсьць і складае 22 чалавекі. Статут дэмакратычнага клубу дэпутатаў падпісалі 70 чалавек. Усяго больш-менш дэмакратычна настроеных дэпутатаў у Вярхоўным Савеце БССР калі ста. Але гэтага мала для рэальнай, надзейнай апазыцыі. Патрэбны час, пакуль нас стане больш, — сказаў А. Трусаў.

З паведамленнем пра аднасіны фронту да іншых партый выступіў Вінцук ВЯЧОРКА. Да стварэння новых партый, — сказаў ён, — трэба ставіцца станоўча. Плённыя адносіны фронту з дэмакратычнай плятформай у КПСС магчымыя, калі ўдзельнікі ДП пакінуты свае маскваліцэнтыскія памкнені і ўстанут на грунт незалежнасці Беларусі.

Віктар ІВАШКЕВІЧ казаў пра тое, што БНФ павінен ствараць паралельныя афіцыйныя структуры: дэпутацкія клубы, сродкі масавае інфармацыі, прафсаюзы, камітэты грамадзкага самакіравання, розныя таварысты і кааператывы. Дэпутацкія прымовыя пакоі могуць стаць апорнымі пунктамі групаў і радаў БНФ. Гэтак у Магілеве прымовыя пакой народнага дэпутата СССР Габрусаў стаў штаб-кватэрой магілеўскай рады БНФ.

На канфэрэнцыі выступілі дзесяткі прамоўцаў, але большасць выступаў мела дэкларатыўна-патрабавальны, мітынгавы характар. Увогуле атрымаўся разгорнуты і больш эмансійны варыянт апошніх сесій Сойму БНФ (гл. СВАБОДА, № 5—6). Канфэрэнцыя была прысвечаная незалежнасці Беларусі, але далей канстатавалі: «незалежная дзяржава

(Далей глядзі стар. 8)

НЕЖАЛЕЗНАЯ БЕЛАРУСЬ!



НЯМЫ БА

Хто шчыра працаваў і жыў прыстойна, той зноў чакае раскулачвання. Як некалі і продак яго, які быў ня зломак, дбаў пра лёс сям'і і не пускаў кожную капейчыну на гарэлку.

Люмпены рагочуць каля гастрономаў, насымхаючыся з працавітыми людзей. Працавітым людзям заўсёды было што страчваць.

Мо год таму яны яшчэ ня страшыліся пераходу да рыначнай эканомікі, спадзяваліся на свае зьберажэнні. Святая наіўнасць! Адзін, бескватэрны, марыў набыць добрую кватэру, другі, беззямельны, — кавалак зямлі. Знаёмыя я з рабочымі, якія б не адмовіліся купіць акцыі на сваім прадпрыемстве і нават хацелі б непасрэдна пасытаваць шчасцьця ў прадпрымальніцкай дзейнасці.

Замест самых разнастайных магчымасцяў рыначнай эканомікі цяпер усім пагражает папярэднє раскулачванне. І ня варта вышукваць у такім сумным лёсе нейкую нешчасцілівую выпадковасць, наадварот, тут усё прадумана і спланивана. Урад загадзя падвысіў цэны на вырабы з золата, падвысіў безъ Вярхоўнага Савету, хутка і рашуча, каб ты, братка, не пасльпей замяніць свае папяровыя рублі на каштоўныя металы.

Пазбавіць грошай і ўласнасці можна па-разнаму. То было вясёлыя матросікі наажджалі ў вёскі трабушыць сялянскія хаты, то на калгаснай баршчыне сяляне дзень пры дні неталіся. Яшчэ афіцыйныя ідэялія, якіх заўсёды падпіраюць спэцслужбы, прымушалі людзей падпісвацца на сталінскія пазыкі, яшчэ абкладаліся падаткамі яблынкі, парасачыя лычы... Потым на ўзбраенне была ўзята регуляваная сацыялістычная інфляцыя.

Калі ўсё ў краіне разъмяркоўваецца камандна-бюракратичнай систэмай то якасных тавараў вырабляеца ды імпартуенца прыкладна столькі, колькі іх трэба вярхам і прывілеявана-мафіёзным структурам ува ўсіх галінах. То ж і з паслугамі. У гэтых аб'ёмах існуе цвёрдая грошовая маса. Цвёрдая яна менавіта таму, што атаварваеца ў спэцразмеркавальніках, спэцрестаранах або з-пад прылаўкаў і г. д.

А звычайны гандаль — для прастарадзьдзя. І гроши, якія выкідаюцца яму, папяровыя, дэмагагічныя.

Цяпер, калі систэма прымусовага энтузіязму ня вытры-

Падзеі

(Працяг са стар. 1)

Групаў падтрымкі БНФ за-
вода. У нумары зьмешчаныя тэлефоны для сувязі і
прозвішчы кірауніку гру-
паў падтрымкі. Газета вы-
дадзеная на гроши, сабра-
ныя рабочымі, а распачасу-
джаная бясплатна.

Нарэшце зьявілася маг-

чымасьць усім прыхільнікам БНФ на буйным прад-
прыемстве знайсьці адзін аднога.

Ігар МАТАВІЛАУ.

* * *

Рабочы камітэт інстру-
ментальнага завода ў Вор-
шы (кіраунік Мікалай Ра-
зумав) вырашыў падтры-
маць прапанову шахцё-
рай наконт падрыхтоўкі
ўсесаюзнае палітычнае стач-

кі. Таксама ў Воршы ство-
раны яшчэ адзін рабочы
камітэт — на заводзе «Ме-
таліст».

Міхась СОБАЛЬ.

* * *

17 чэрвеня адбыўся 2-ты-
сичны мітынг жыхароў г.
Барані і работнікаў Аршан-
скага завода «Красны Октябрь». На мітынгу выра-
шана стварыць рабочыя ка-
мітэты, прынятая рэзоля-

цы зъ недаверам Ураду
СССР, з патрабаваннем
неадкладна перавесьці парт-
кам завода «Красны Ок-
тябрь» на самафинансаванье.
Свой дзейнасцю парт-
кам не павінен умешваща ў
вытворчую дзейнасць заво-
да, а таксама не павінен
парушаць працоўны рэжым
у падраздзяленнях заво-
да партыйнай вучобай,
сходамі ды іншымі партый-
нымі мерапрыемствамі.

НАМ ПІШУЦЬ

ВОТ НА КОГО НУЖЕН СТАЛИН!

Не знаю, как вас называть, «пано-
ве» или «спадары». Общем прочел
т. и. газету «Свобода».

Первое впечатление от этих
«Менск» и бесконечных мягких зна-
ков в словах такое, будто попал в
запущенный подвал с запыленим
архивом, откуда повылали злобные
обитатели подобных заведений.

До этого думалось, что все отще-
пенцы белорусского народа за океа-

ном, откуда злобно вещают на зем-
лю, которая их взрастила, а теперь
проклинает за предательство, но ока-
зываются убрались, но не все, и те-
перь во времена тяжелые для нее и
народа сеют смуту и вражду. Позво-
лительно спросить, кто уполномочи-
вал вас говорить за весь белорусский
народ, вытаскивать на свет божий
архивные постулаты. И наконец по-
чему позволяют вам творить свое

иудейское дело сейчас?

Указываете, что сумма штрафов
за ваши т. и. газеты в апреле соста-
вила 559 руб. 60 коп., а почему не
до единой копейки вашего постыдно-
го сальдо?

Как же живучи подобные вам. Вот
на кого нужен Сталин!

И пожелание (уж не обессудьте)
вашу газету печатайте на более
удобной для туалетной надобности
бумаге. Эта жестковата.

В. ВАСИЛЕВСКИЙ,

г. Бобруйск

АНКРУТЫ

мала эканамічнага спаборніцства з систэмай свабоднага
прадпрымальніцтва, калі гэтак званае прастанарадзьдзе
свайм нежаданьнем працаваць за дэмагагічныя гроши,
фактычна, патрабуе пераходу да рынку, урад вырашыў
аблегчыць нашы кішэні. Но ях хоча, братка, прызнаць ця-
бе за роўню з высокапастаўленым бюракратам або мафі-
ею і атаварыць твае рублі.

Будуць падвышаныя цэны. Прычыны называюцца і да-
лекія, і глыбокія: Сталін быў жорсткі, Брэжнегу гандляваў
нафтай і лесам... Вядома, Сталін кат, а нафтай і лесам мы га-
ндлюем дагэтуль, але чаму ты павінен заўтра яшчэ болей
зьядніць? Лёгкі тут не хапае. Бязылітасная сталішчына
ўсё-ткі прымушала працаваць, а не гультайнічаць, гандаль
нафтай і лесам нешта ж дае краіне...

Тут лёгіка вельмі сваеасаблівая. У афіцыйных ідэя-
гаў цяпер тое на мэце, каб пераканаць цябе, што гроши
можна насіць толькі ў гастроном або ўнівермаг. А там
пуста. Што ж датычыцца іншага... Нібыта ях буда-
ваў дамы і заводы, ня ты араў зямлю...

«Нельга гэтага чапаць!» — кричаць ідэялягі. Чаму? Та-
му, што ўсталоцца капіталізм і лютая эксплуатацыя.

Памятаеш выступлены, напрыклад, народнага дэпутата
СССР Шмялёва? Ен прапанаваў прадаваць кватэры,
землю, пра акцыі была гаворка, пра пазыку за мяжой,
за якую можна б было купіць там тавары народнага спа-
жывання. Ідэялягі так абураціся!.. Але ж Шмялёў якраз
хваляваўся за атаварваныне тваіх зьберажэнняў, ён
прадбачыў: на іх замахнуцца, падвышаючы цэны.

Дзіўна атрымліваецца. Калі цэны падвысяцца і загуляе
у нашых кішэнях вецер, тады эксплуатацыя ня будзе. А
калі рабочы набудзе акцыі на свайм заводе, а я, журналіст, у свайм выдавецтве, разылічваючы на будучы пры-
бытак, то эксплуатацыя пачнеца страшэнная.

Цяпер нам больш ясна, што дзяржаўны уласнасцю
распараджающаца не дзяржаўны герб або сцяг, а бю-
ракраты і мафіёзі. Яны ўласнікі, яны пануюць. Хочуць
часткова захаваць аснову свайго панавання ў старым
выглядзе і часткова легалізавацца як уласнікі. Праз
нейкі час прадпрыемствы, зямля будуць пераходзіць да іх
у выглядзе калектыўнай, акцыянернай уласнасці, але толь-
кі праз нейкі час, калі твае зьберажэнні ўжо ляснуцца.

Менавіта таму пакуль што не працуюць законы аб арэн-
дзе, уласнасці, зямлі. Каб ты да падвышэння цэнаў не
пасыпей за іх зачапіцца, як за золата.

З гэтае ж прычыны да сёньня няма дакладнага гаспадар-
чага разыліку між рэспублікамі. І справа на толькі ў вы-
вaze тавараў народнага спажывання, які ў беларусаў
перавышае ўвоз. Справа яшчэ ў тым, што дырэктар
кожнага завода скажа: старэюць вытворчыя магутнасці,
а цэнтралізаванае абаўленыне іх прытрымліваеца. Справа
яшчэ і ў стратах, якія нясе прырода. Знамінны
факт: Массавет нядаўна забараніў будаўніцтва пад Маск-
вой прадпрыемства па захаванью радыактыўных адыхо-
даў, а пад Менскам такое даўно дзейнічае.

Той, хто ня здолее абараніць свае нацыянальныя інта-
рэсы, застанецца абрааваны на здратаванай, атручанай
землі. Рынак — гэта сур'ёна.

Ішы раз цяжка зразумець, каму што выгадна, хто
больш кіруе намі: бюракрат або мафіёзі. Страшна думаць,
але і антыалкагольны ўказ і эканамічная блякада Літвы
былі найперш выгадныя ценевай эканоміцы. А пасля
дэкларацыі пра магчымую рэформу цэнаў людзі спусто-
шылі магазіны — воля ценевікам, воля і бюракратам,
якія ўялі талёны.

Ведаеш, што нагадвае наша сёньняшня ситуация...
Калі капіталізм быў яшчэ малады, знаходзіліся аматары
на-махлярску пакарыстацца прывабнымі ідэямі. Пад пры-
вабную ідэю яны прыдумвалі праект фірмы, усяляк рэклама-
валі яго і выпускалі акцыі. Варты было людзям раску-
піць акцыі, якія махляры абвяшчалі, што фірма абанкруці-
лася і зьнікалі з сабранымі грошыкамі.

Вось так і ў нас. Была як быццам бы прывабная ідэя,
цікавы праект... Але хто абанкруціўся? Рабочы і се-
лянін, інжынер? Як глянеш наўкола, паўсюль усё створа-
на нашымі рукамі. Ня мы банкруты. Усё, што ёсьць на
годнай зямлі, — наша. І ня трэба свае багацці некаму
аддаваць, ня трэба згаджацца, што мы працавалі за
паперкі. Рынак — гэта і рынак рабочай сілы, на якім ужо
сёньня трэба адстойваць свае права.

Як? Я дакрануўся да проблемы толькі з аднаго боку,
але ж бакоў у яе шмат. Каб не няшчасціц свой народ,
дастатковая, напрыклад, перагледзець аб'ёмы дапамогі
іншым краінам. І што гэта за дапамога... Пра тое, як
хлапцы гуляюць сухой скарынкай у футбол, нашы ідэяля-
гі ўжо дзвандца гадоў паўтараюць у прамовах, а пра тое,
як мы забясьпечваем паўсювету зброяй, сціпла маўчаца.

Мікалай СЕРДЗЮКОВ

аверам Ураду патрабаваньнем перавесьці парт- «Красны Ок- амафінансавань- зейнасьцю парт- іен умешваща ў дзейнасьць заво- ма не павінен рацоўны рэжым зяленьнях заво- йнай вучобай, іншымі партый- рымствамі.

с? сумма штрафов в апреле соста- в., а почему не зашага постыдно- добные вам. Вот

и!

ж не обессудьте) платите на более ной надобности ата.

СИЛЕВСКИЙ,

г. Бобруйск

законы аб арэн- шэння цэнаў не

паднага гаспадар- на толькі ў вы- які ў беларусаў

што дырэкторыя магутнасьці, имліваеца. Справа.

Знамянальны- ніцца пад Мас- актыўных адыхо- дае.

цыональная інта-

ванай, атручанай

что выгадна, хто Страшна думань, я блякада Літвы

міцы. А пасля аў людзі спусто- я і бюрократам,

шня сітуацыя... подзіліся аматары ідэямі. Пад пры-

мы, усяляк рэкламо людзям раску- фірма абанкруці-

и прывабная ідэя, ся? Рабочы і се-

сюль усе створа- сё, што ёсьць на бацьці некаму мы працавалі за сілы, на якім ужо

кі з аднаго боку, ѿціць свой народ, аўёмы дапамогі ... Пра тое, як

бел, нашы ідэёля- мовах, а пра тое, съціпла маўчая.

ай СЕРДЗЮКОУ.

Ці патрэбная нам беларуская мова?

На чаргове аптытанье грамадзкае думкі СВАБОДЗЕ згадзіўся адказаць 181 чалавек. Выбарка была амаль такая самая, як і у папярэдніх аптытаньнях, але падкрэслім, што ў дадзеным выпадку ні сацыяльнае становішча, ні ўзрост, плошч, адукцыя і нават нацыянальнасьць не да зволілі зрабіць высновы. Адолька выя ў сваім памкненіі вывучыць мову, зрабіць яе сапраўды дзяржаўнай і рабочай і пэнсіянер зь няпоўнай сярэдняй адукцыяй, і малады навуковы работнік. Гэтаксама салідарны ў нежаданні мовы («не вижу необходимости», «не считаю главным», «лень изучать») і выкладчык, і інжынер, і рабочы.

Вось якую карціну склалі пытанні і адказы:

1. Ці ведаце Вы беларускую мову?

— вольна чытаю і размаўляю — 19%

— разумею гутарку, чытаю, але размаўляю з цяжкасцю — 67%

— разумею на ўсё — 11%

— ня ведаю — 3%

2. Чаму Вы не размаўляеце па-беларуску?

— не прынята, няма з кім, ніхто не гаворыць — 59%

— не хапае ведаў — 28%

— не хачу, ня бачу неабходнасці — 11%

— не звяўляенча роднай мовай — 9%

— не падабаеца мова — 4%

— цяжка сказаць — 2%

Некаторыя называлі 2 варыянты адказу, таму сума працэнтаў большая за сто.

3. Ці хацелі б Вы ў будучыні размаўляць па-беларуску?

— Так — 57%

— Не — 29%

— Цяжка сказаць 14 %

4. Ці звяўляенча беларуская мова адной з неабходных умоваў дасягнення сувэрэнітэту?

— так, толькі з адраджэннем беларускай мовы і культуры магчымы сапраўдны сувэрэнітэт — 46%

— так, але спачатку трэба вырашыць эканамічныя праблемы, накарміць людзей, і потым у вольнай, сувэрэнай Рэспубліцы будуть развівіца без прымусу, у натуральных варунках і мове, і культура — 20%

— не, сувэрэнітэт магчымы й без мовы, можна добра жыць і з рускай мовай — 25%

— цяжка сказаць — 9%

5. Вашыя адносіны да Закона пра мову, які прыняты Вярхоўным Саветам БССР?

— падтрымліваю цалкам — 23%

— падтрымліваю, але лічу, што трэба паскараць тэрміны пераводу на беларускую мову — 7%

— падтрымліваю, але лічу, што занадта малыя тэрміны, працэс пе-

(Далей глядзістар. 8)

КАНФЭРЭНЦЫЯ БНФ

(Працяг са стар. 4)

— незалежны чалавек» — не пайшла. Што такое незалежнасць і свабода суб'екта — Рэспублікі і Чалавека — у рэальных пранвах палітыкі, эканомікі, духоўнасці на Беларусі? Што такое наш, Беларускі Шлях? Эпізадычныя подступы да гэтых пытанняў не прывялі да агульнае карціны. І гэта заканамерна. У зале неправажала «народная палітыка» гневу і замілаванія.

Ня дзіўна, што вялікі энтузіазм дэлегатаў выклікала прапанова падтрымаць адстаўнога генэрала КГБ Калугіна. Канфэрэнцыя прыняла тэлеграму Калугіну, ікога М. Гарбачоў і ўрад СССР пазбанілі ўзнагароду і воіскага званія. Думаецца, дэлегаты канфэрэнцыі занадта эмашына паставіліся да гэтага факту «кэпрэсія» за праўду», бо страты Калугіна анік не назавесі парушэннем правоў чалавека. Гэта хутчэй біскроўная падачка М. Гарбачова партыйным калегам напярэдадні зъезду КПСС. Сам жа Калугін эфектна абмяняў свае зусім непапулярныя медалі і зоркі на ўсенародную папулярнасць і шлях у вялікую палітыку. Што чаго варта?.. У кожным разе, фронту наўрад ші варта ўцягвацца ў палітычныя гульні іншае краіны, калі гутарка ня йдзе пра рэальныя прыгнёты чалавека.

Эпізод з Калугінам можна было бы пакінуць без увагі, калі б не выразная тэнденцыя, абазначаная ў пранове Юрыя ДРАКАХРУСТА. Паводле Дракахруста, наш народ не готовы да незалежнасці і таму фронту трэба арыентавацца на агульнае дэмакратычныя задачы. Але ж ці на гэтай арыентацыі прымушала і прымушае БНФ ісці ў ар'егардзе іншых дэмакратычных рухаў СССР — балтыйскіх, маскоўскіх, закаўказскіх? Тых рухаў, якія дасягаюць дэмакратычнага апіяджання дзякуючы якраз выразнай лініі на нацыянальную незалежнасць. Тых рухаў, якія выдунь за сабой народы, а не чакаюць, пакуль дасынне грамадзкай сывядомасці. Тых рухаў, якія сталі суб'ектамі рэальнае палітыкі ў сваіх краінах і ўжо не дозволяюць ператварыць сваю Башкайшчыну ў ніхай сабе і супердэмакратычную сферу ўпłyvaючых і не заўсёды дэмакратычных суседзяў.

На канфэрэнцыі прагучалі асобныя пярэчаныні Ю. Дракахрусту. Прагучалі і патрабаваныні мысліць сябе сабою, а ня шостай часткай заможнога кулі. І ўсё ж на дэлегатаў моц-

на ціснуў самадастатковы факт праўядзення такої канфэрэнцыі ў Менску, зынешні бок сходу дамінаваў над сутнасцю. Што ж, мы яшчэ ня ўсталі на ногі. Нас яшчэ нясе плынь суседзкіх дэмакратый.

Канфэрэнцыя прыняла дэкларацыю незалежнасці Беларусі, а таксама вырашыла да канца гэтага году правесыці зъезд БНФ. Трэба спадзівацца, што зъезд будзе рабочым.

Сяргей ПАУЛОУСКІ.

Ці патрэбная нам беларуская мова?

(Працяг са стар. 5)

праводу на беларускую мову запатрабуе больш працяглага часу — 10%

— не падтрымліваю, лічу непатрэбным — 14%

— лічу яшчэ адным нерабочым, нядзейным законам, які ня ўлічвае рэальныя абставіны — 8%

— цяжка сказаць — 38%

Большасць закон не чытаі. Многія ліцаць, што мову трэба ўкараніць не загадамі ды інструкцыямі, а шляхам добра распрацаванае праграмы, якая ня будзе абавязваць усіх вывучаць, а створыць спрыяльнія ўмовы (напр., лепшыя кінафільмы — па-беларуску). Вялізная тут роля папулярных людзей, ня толькі палітыкаў, але і артыстаў (многія ставяць у прыклад Данчыка).

Шмат хто з апытаных упершыню адказваў на пастаўленыя пытанні ня толькі нам, але і сабе. Шмат каму з нас яшчэ трэба будзе зразумець ісціну, пацверджаную ўсей гісторыяй чалавечтва: без сваёй мовы, сваёй культуры, бязь ведання свае гісторыі мы ня можам называцца нацыяй, мы — насельніцтва. А тэрыторыя, занятая насельніцтвам, заўсёды непазыбжна ператвараеца ў сферу ўпłyvaў, у санітарную зону, у буфер паміж моцнымі, гэта значыць «моўнымі» народамі і дзяржавамі. Дасягненне эканамічнага, дзяржаўнага і культурнага сувэрэнітэту для такай тэрыторыі, на каль, немагчымае.

АБВЕСТКІ

Усе, каму дарагая й блізкая спраوا адраджэння Беларусі, выпісвайце, чытайце ды пашырайце беларускую газету СВАБОДА.

Грошы на падпіску (адвольная сума, зь якой будзе вылічацца кошт кожнай дасланай падпішчыку газэты) просім дасылаць паштовым пе-

раказам на адрес: 220045, Менск, п/с 17, сп. Сабаленку Алесяю Міхайлавічу.

Усім, хто ахвотны распаўсюджваць беларускую газету СВАБОДА, раім звязтца па телефонах:

— Менск — 34-42-78 (сп. Алеся), 24-70-59 (сп. Вадзім);

— Гародня — 44-01-27, 45-22-54 (сп. Данута);

— Вітебск — 4-53-22 (сп. Валера);

— Полацак — 4-47-05 (сп. Уладзімер), з 21.00 да 23.00, апрош аўторку й чацверу;

— Гомель — 55-79-03;

— Маладэчна — 7-72-26 (сп. Тадэвуш), пасля 18.00;

— Баранавічы — 6-33-26, 5-32-78 (сп. Павал);

— Бабруйск — 3-22-63 (сп. Аляксей);

— Вілейка — 5-56-83, 5-56-56 (сп. Наталья).

Сардзічна дзякуем удзельніку Вялікай Айчыннай вайны спадару Мельнікаву Міколу Аляксандравічу, які ахвяраў на СВАБОДУ 50 рублёў.

Рэдакцыя беларускай газеты СВАБОДА мае і распаўсюджвае наступныя незалежныя выданні:

зборнікі твораў новых беларускіх літаратаў ЛІТАРАТУРА-1 і ЛІТАРАТУРА-2 (кошт аднаго асобніка 3 рублі);

літаратурны зборнік КСЭРАКС БЕЛАРУСКІ-1 і КСЭРАКС БЕЛАРУСКІ-2 (кошт аднаго асобніка 2 рублі).

святочнае выданні да 72-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларусі ДЗЕНЬ ВОЛІ-90 (30 кап.);

купальская паштоўка (30 кап.).

Усе гэтыя выданні можна атрымаць, даслаўшы гроши паштовым пераказам на адрес: 222690, Менская вобласць, Стапанецкі раён, вёска Ноўы Свержань, завулак Стапанецкі, д. 20, сп. Тулейку Міхасю Уладзімеравічу.

Калі Вы жадаеце зьмясьціца Вашу рэкламу на старонках беларускай газеты СВАБОДА, звязтцеся, калі ласка, па тэл. 344-278 (Алеся).

УВАГА!

Для тых, хто цікавіца ўсталяваннем спраўных контактаў з замежнымі фірмамі, а таксама выездам за мяжу на лячэнне, вучобу, працу або на эміграцыю, інфармацыйна-даведавальная служба пропануе:

— адресы замежных фірмаў па разнастайных галінах дзейнасці;

— адресы й тэлефоны замежных пасольстваў і прадстаўніцтваў на тэрыторыі СССР.

Звязтца па телефоне ў Менску: 479-223.

СВАБОДА

Дасланыя матэрыялы мы не рэцензуем і не вяртаем.

СВАБОДА. Беларуская газета. Выдавец АНКОЛ.

Наш адрес: 220045, Менск, п/с 17.

Тэлефон 344-278 (Алеся).

Выпуск падрыхтавалі: А. Гуркоў, С. Дубавец, П. Жук.

Друкарня «Літесма», Valmiera, Latvija.

Заказ № 8, наклад 20000, кошт 30 кап.

Здадзена ў друк 5 ліпеня 1990.

Афесты друк. і друк. аркуш.

Выпускаецца штотыднёва з 1990 г.